

#eu4youth
#strongertogether

EaP | Eastern
Partnership



ЕС І БЕЛАРУСЬ: ПАРТНЁРСТВА ДЛЯ МОЛАДЗІ



ПАКЕТ ПА МОЛАДЗІ І АДУКАЦЫІ ДЛЯ КАНКРЭТНЫХ ЗМЕН ДА 2020 ГОДА І Ё НАСТУПНЫ ПЕРЫЯД

Лепшыя перспектывы для моладзі ляжаць у аснове супрацоўніцтва ў рамках Усходняга партнёрства. Разам з Беларуссю Еўрапейскі саюз імкнецца стварыць магчымасці для вучобы, працы, паўнацэннага ўдзелу ў жыцці грамадства і рэалізацыі патэнцыялу маладых людзей. У рэгіёне Усходняга партнёрства Еўрапейскі саюз прадастаўляе для моладзі на 2017-2020 гады амаль **330 мільёнаў еўра** падтрымкі.

*Чакаецца, што, дзякуючы **Новаму курсу для моладзі**, які быў прапанаваны Еўрапейскай камісіяй у сакавіку 2020 года ў якасці элемента палітыкі Усходняга партнёрства пасля 2020 года, за гэты перыяд вырастуць інвестыцыі ў моладзь.*



АДУКАЦЫЯ, НАВУЧАННЕ І МАБІЛЬНАСЦЬ

Erasmus+: 210 мільёнаў еўра на рэгіён Усходняга партнёрства на 2014-2020 гады, што забяспечвае магчымасць удзелу ў праграмах абмену для больш за 80 000 маладых людзей, працаўнікоў моладзевых арганізацый, студэнтаў і выкладчыкаў:

- **стыпендыі для навучання ў Еўропе**
- **студэнцкія абмены**
- **Еўрапейскі корпус салідарнасці**
- **моладзевыя абмены**

- У 2014-2019 гадах дзякуючы фінансаванню ЕС 2 032 студэнты і навуковых супрацоўніка з Беларусі атрымалі магчымасць вучыцца ці выкладаць у ЕС, а 1 081 грамадзянін краін ЕС – вучыцца ці выкладаць у Беларусі; 24 студэнты з Беларусі атрымалі поўныя стыпендыі Erasmus на магістарскія праграмы.

- Абменамі Erasmus+ скарысталася 4 030 маладых беларусаў і моладзевых работнікаў, з іх 93 бралі ўдзел у спецыяльных мерапрыемствах, скіраваных на моладзь і асоб на кіруючых пасадах.

Еўрапейская школа у Грузіі: адкрыты ў верасні 2018 года цэнтр перадавога вопыту для школьнікаў з краін Усходняга партнёрства, у тым ліку і з Беларусі, якія атрымаюць міжнародна прызнаны дыплом. З улікам трэцяй групы навучэнцаў, што прыступіла да вучобы ў верасні 2020 года, у школе вучыцца 105 маладых людзей. Яны атрымліваюць шматмоўную і шматкультурную адукацыю, вывучаюць Усходняе партнёрства, ЕС і яго асноўныя каштоўнасці.

Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт у Вільнюсе: падтрымка ЕС у памеры 7 мільёнаў еўра з 2011 года для доступу маладых беларусаў да незалежнай вышэйшай адукацыі.

Прафесійная мабільнасць: 7,5 мільёнаў еўра для праграмы мабільнасці **MOST**, якая з 2015 года прапануе кароткачасовыя абмены для прафесіяналаў з Беларусі – 2 200 беларусаў, зацікаўленых у стварэнні ўласнага бізнесу ці развіцці МСП, прынялі ўдзел у кароткатэрміновых мерапрыемствах, прысвечаных прадпрыемальніцтву і інавацыям, у краінах ЕС з наступным працягам навучання.



ЗАНЯТАСЦЬ І ПРАДПРЫМАЛЬНІЦТВА

EU4Youth: 43 мільёны еўра для рэгіёну УП на ўмацаванне прадпрыемальніцкага патэнцыялу і развіццё навыкаў для рынку працы праз стварэнне бізнес-інкубатораў і інавацыйных кластараў, ментарскіх схем, скіраваных на прадпрыемальніцтва, у тым ліку сацыяльнае, і нефармальныя праграмы падрыхтоўкі для людзей з няпоўнай адукацыяй.

Беларусь прымае ўдзел у **трох грантавых праектах EU4Youth**, запушчаных у 2017-2019 гадах для падтрымкі занятасці і прадпрыемальніцтва сярод моладзі з уразлівых груп. 53 арганізацыі з Беларусі ўдзельнічаюць у праектах малых грантаў EU4Youth па нарошчванні патэнцыялу.

Прафесійная адукацыя і навучанне: на 2017-2021 гады прадугледжана падтрымка ЕС памерам у 11,5 мільёнаў еўра для «Занятасці, прафесійнай адукацыі і навучання ў Беларусі». Праграма забяспечвае лепшае суаднесенне прапановы з боку прафесійнай адукацыі з попытам з боку рынку працы, удасканаленне прафесійных навыкаў і перспектыву працаўладкавання для моладзі.

Еўрапейскі фонд адукацыі: супрацоўніцтва, **спрыяючы фармулёўцы мер палітыкі падтрымкі моладзі пры пераходзе да працоўнай дзейнасці**, вызначэнне прыярытэтаў і падтрымка адпаведнай нацыянальнай моладзевай стратэгіі – гл. **справаздачу па Беларусі**.



УДЗЕЛ І ЛІДАРСТВА

На 4-ым **Моладзевым форуме Усходняга партнёрства** ў 2019 годзе абмяркоўвалі тэму «Крытычнае мысленне праз медыяпісьменнасць і актыўны ўдзел», а **віртуальны Моладзевы саміт** УП 2020 года садзейнічаў абмену ідэямі наконт прыярытэтных задач «Новага курсу для моладзі» пасля 2020 года.

Стыпендыяльная праграма УП для грамадзянскай супольнасці: падтрымка лідараў грамадзянскай супольнасці з усходніх краін-партнёраў ЕС для развіцця лідарскіх здольнасцей і навыкаў – **3 стыпендыяты з Беларусі** за 2017-2020 гг.

Моладзевая стыпендыяльная праграма EU4Youth для грамадзянскай супольнасці: падтрымка моладзевых арганізацый і каля 460 стыпендыятаў на шляху да іх актыўнага ўдзелу ў працэсе распрацоўкі палітыкі.

Паслы еўрапейскай моладзі: больш за 700 паслоў еўрапейскай моладзі ўмацоўваюць супрацоўніцтва паміж моладдзю і моладзевымі арганізацыямі ЕС і яго Усходніх краін-партнёраў у жыцці іх мясцовых супольнасцей, а таксама ў праграмы мабільнасці ЕС. Падчас пілотнай фазы 10 выпускнікоў EU4Youth з Беларусі выйдуць на сувязь з па меншай меры 50 маладымі людзьмі з уразлівых груп у сваіх супольнасцях.

Сетка выпускнікоў EU4Youth: пабудаваная на энтузіязме і вопыце, набытым дзякуючы праграмам нефармальнай адукацыі, сетка выпускнікоў розных моладзевых ініцыятыў ЕС спрыяе большай уцягнутасці ўразлівай моладзі з Усходніх краін-партнёраў у жыцці іх мясцовых супольнасцей, а таксама ў праграмы мабільнасці ЕС. Падчас пілотнай фазы 10 выпускнікоў EU4Youth з Беларусі выйдуць на сувязь з па меншай меры 50 маладымі людзьмі з уразлівых груп у сваіх супольнасцях.

ГАЛАСЫ МОЛАДЗІ З БЕЛАРУСІ

СТЫПЕНДЫЯТ ПРАГРАМЫ УП ДЛЯ ГРАМАДЗЯНСКАЙ СУПОЛЬНАСЦІ



ІГАР ЗАГРЭКАЎ

Стыпендыят праграмы УП для грамадзянскай супольнасці

«Стыпендыя дапамагла мне рэалізаваць свой лідарскі патэнцыял. Быць лідарам у сваёй супольнасці — гэта цудоўна, цікава, важна! Мне ўдалося сабраць самых розных людзей, з якімі мы змаглі дасягнуць выдатных вынікаў у сваім рэгіёне».

ПРАЕКТ EU4YOUTH: СПРЫЯННЕ ЗАНЯТАСЦІ І СТАБІЛЬНАСЦІ




НАТАЛЛЯ ЦІТОВА

Бенефіцыяр праекта EU4Youth

«Грант, які я атрымала, стаў вельмі прыемным і неабходным бонусам да вучэбных курсаў EU4Youth. Але атрыманыя веды несувмерныя з любымі грашымі».

ЕЎРАПЕЙСКІ КОРПУС САЛІДАРНАСЦІ



АНАТОЛЬ БЛЕЦКО

Працаваў валанцёрам Еўрапейскага корпуса салідарнасці ў СМІ ў Францыі

«У мяне быў досвед працы аператарам, рэжысёрам, відэарэдактарам, фатографам, і мне гэта падабалася. Я таксама працаваў з моладдзю ў адукацыйным цэнтры. Гэты год быў незабыўным і адным з лепшых у маім жыцці!»

ГРАНТАВАЯ ПРАГРАМА EU4YOUTH: ШКОЛЬНЫ САД



АРЦЁМ ШАКУНОЎ

Бенефіцыяр праекта EU4Youth

«Я жыву ў вёсцы і бачу сябе ў будучыні сельскім прадпрымальнікам. Дзякуючы праекту я даведаўся пра цікавыя тэндэнцыі ў аграбізнесе. Я ганаруся тым, што прымаю ўдзел у распрацоўцы турыстычнага маршруту ў нашым школьным садзе».

ПАСОЛ ЕЎРАПЕЙСКАЙ МОЛАДЗІ



ГАННА ПІШЧЫК

Пасол еўрапейскай моладзі, Беларусь

«Для мяне самае галоўнае ў тым, што я пасол еўрапейскай моладзі, — гэта магчымасць ствараць, здзяйсняць і ўдзельнічаць у мерапрыемствах, дзе можна падзяліцца досведам і ідэямі з моладдзю ў Беларусі і па-за яе межамі».

ERASMUS+ МОЛАДЗЬ



МАРЫНА КАРАЛЁВА

Удзельнічала ў навучальным курсе Erasmus+ у Чэхіі

«За восем дзён навучання я атрымала велізарную колькасць ведаў і матывацыі для самаразвіцця. Я сустрэла выдатных людзей, якія сталі маімі сябрамі. Трэнерг — найлепшае спалучэнне вучобы і адпачынку!»

ДАВЕДАЦА БОЛЬШ:

ПАДТРЫМКА МОЛАДЗІ З БОКУ ЕС
www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth

ERASMUS+
www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

НАЦЫЯНАЛЬНЫ ОФІС ERASMUS+ У БЕЛАРУСІ
www.erasmusplus.by/

БЕЛАРУСКІ МОЛАДЗЕВЫ ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЦЭНТР ПРАГРАМЫ ERASMUS+
www.facebook.com/EP.belarus

ЕЎРАПЕЙСКІ ФОНД АДУКАЦЫІ
www.etf.europa.eu

СТЫПЕНДЫІ ГРАМАДЗЯНСКАЙ СУПОЛЬНАСЦІ
www.fellowships.eapcivilsociety.eu